

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 108 (6385) | 14 мая 1939 г., нядзеля | ЦЕНА 10 КАП.

РАДЗІМА ІХ НЕ ЗАБУДЗЕ

Вялікую цяжку ўтрату панеслі працоўныя СССР, партыя Леніна—Сталіна, Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія. 11 мая на баявым пасту я штурвала паветранага карабля загінулі выдатнейшыя савецкія лётчыкі, слаўныя сталінскія сокалы — Герой Савецкага Саюза Анатолій Канстанцінавіч Сераў і Паліна Дзенісаўна Осіпенка.

Як грым папараці жалобная вестка ўсіх савецкіх людзей: няма больш з намі двух адважных, мужных і бесстрашных вайсковых лётчыкаў, якімі на праву гардзілася краіна сацыялізма. Назаўсёды пакінулі нас пудоўныя майстры лётнага мастацтва, палкі патрыёты савецкай радзімы.

Балюча, да глыбіні душы балюча сазнавалі, што смерць знішчыла двух любімых герояў, недарэчны выпадак абарваў выдатнейшыя маладыя жыцці. Некае не вясёлае ідзе слова «смерць» з імёнамі гэтых маладых, багатых і жыццерадасных таварышаў. Першакласныя пілоты сталінскай эпохі, яны загінулі ў росквіце сваіх сіл. Як многа далі яны сваёй любімай радзіме і як многа маглі даць у будучым!

Імёны Анатолія Серава і Паліны Осіпенка агульна ўсёгаўнай славай. Хто не ведае ў нашай краіне гэтых доблесных сталінскіх сокалаў, зрабіўшых легендарныя подвігі ў імя радзімы, у імя яе веліччя і магутнасці!

Уральскі сталевар Анатолій Сераў і украінская калгасніца Паліна Осіпенка з'яўляюцца бліскучым увасабленнем савецкіх людзей, вырашаных на сонным сацыялізма, выхаваных партыяй Леніна—Сталіна, людзей, сканцэнтраваных у сабе ўсе лепшыя якасці вайскага народа, народа герояў, народа тэроры. Усе іх жыццё прастаўляе сабою ўзор беззаветнага, самаадданнага служэння народу. Дзякуючы сваёй кіруючай энергіі, сваёй нясыпнай настойлівасці і ўпорнай працы, сваёй волі, волі нас яны сталі лётчыкамі савецкага класа, вядомымі далёка за межамі краіны Савецкай.

Анатолій Канстанцінавіч Сераў быў сапраўдным віртуозам авіяцыйнай справы. Хто ў апошнія годкі 1 мая і 18 жніўня не прыходзіў у захваленне ад паветраных парадаў, на якіх савецкія лётчыкі паказвалі ва ўсім блеску сваё высокае майстэрства, хто не любавіўся легендарнымі авіяцыйнікамі, якія, як маладзкія, праносілі над святочнай сталінскай ім камандары, іх узначальваў Анатолій Сераў, і зусім надалёка, за 10 дзён да смерці, Анатолій Сераў вёў сімвалі скарэсных авіяцыйнікаў, якія вярнуліся на радзіму літоўскай Браннай паліцыі.

Куды-б партыя ні паслала тав. Серава, усюды ён працягнуў сабе як палкі савецкі патрыёт, ён бліскучы, таленавіты арганізатар, смельца, мужны большык сталінскай загартаванасці. Накіраваны па асобаму ўрадавым заданню на выкананне называемай важнай абарончай работы, ён паказаў сабе бесстрашны савецкім чалавечкам, які не ведае перашкод на сваім шляху. Новыя Анатолія ў стварэнні авіяцыйнай зброі, для ўмацавання баявой магутнасці Чырвонай Арміі высока ацанены савецкім уладам. І Анатолій Канстанцінавіч атрымаў званне Героя Савецкага Саюза.

За праўдзеныя героізм і выдатныя за-

слугі Анатолій Сераў узнагароджан двама ордэнамі Чырвонага Сцяга і ордэнам Леніна. Анатолію Канстанцінавічу было толькі 29 год. І ў такіх маладых гады ён меў ужо тры ордэны, званне Героя Савецкага Саюза і ваеннае званне камбрыга! Толькі ў Савецкай краіне, пад жыгавотчымі праменнямі сонна сацыялізма могуць так пудоўна быстра расці людзі! Толькі ў нас адкрыта шырокая дарога народным талентам!

Такім магутным талентам-самародкам, адкрытым і вышестаўным вялікай сацыялістычнай рэвалюцыяй, была Паліна Дзенісаўна Осіпенка. Яе біяграфія—гэта гісторыя прастай сялянскай дзячынны, паднятай рэвалюцыяй да Героя Савецкага Саюза. Былая маладзіцкая батрачка стала любімым народным героем з сусветнай славай. У таварыш Міжнароднай авіяцыйнай федэрацыі запісаны сем рэкордаў Паліны Осіпенка. Да апошняга для жыцця яна імкнулася да ўсё новых вышэйшых авіяцыйных тэхнік. Сваймі бліскучым пералётам ад Чорнага да Белага мора, сваймі легендарным пералётам ад Масквы на Далёкі Усход Паліна Осіпенка і яе баявыя падругі зрабілі кэзку былога, паказалі, на якія подвігі, на якія пугі героізма і адвагі згодны савецкія жанчыны.

Светлы вобраз Паліны Дзенісаўны будзе заўсёды жыць у памяці ўзятага савецкага народа, у памяці працоўных жанчын усяго свету.

Разам з усім савецкім народам, разам з усею Чырвонай Арміяй працоўных Савецкай Беларусі смуткуюць аб бяспасна загінуўшых героях, аб бесстрашных сталінскіх сокалах. Цяжкая ўтрата! Вялікі боль!

З вялікім смуткам, сціснутыя зубы ад болю, сціснутыя працоўныя сэрца баявыя сілкі над прахам герояў. Але не тронуты рыдзі, не дронуты сталёвыя калоны савецкіх лётчыкаў. Анатолій Сераў і Паліна Осіпенка аддаў сваё маладое жыццё за справу ўмацавання баявой магутнасці Чырвонай Арміі, за камунізм. Гэтую справу будучы прадэцкаў мільёны савецкіх людзей, яны будуць наўтомна менаваць сілу сталінскай авіяцыі.

Слаўны імёны Серава і Осіпенка будуць квіць на новай подвігі ў імя любімай радзімы, у імя партыі Леніна—Сталіна. І песні матораў сталёвых савецкіх лётчыкаў на ўвесь свет праславяць пудоўныя справы бессмертных сталінскіх сокалаў.

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!»

Анатолій Сераў і Паліна Осіпенка будуць вечно жыць у доблесных поглядах савецкіх лётчыкаў, у новых перамогах Савецкай краіны. І калі вораг напружае варушыць недатыкальнасць савецкіх граніц, тысячы лётчыкаў, мужных савецкіх патрыётаў, нахвненых вялікай любоўю да радзімы, партыі, да таварыша Сталіна, кінуцца ў бой, каб разграміць ворага на яго-ж тэрыторыі. «Мы клянемся, што нападні на нашу зямлю вораг будзе знішчаны». Гэтыя словы Анатолія Серава паўрада кожнага савецкага патрыёта.

Вечная памяць загінуўшым сталінскім сокалам! Вечная памяць героям!

ПАМЯЦІ ГЕРОЯЎ

Прэзідыум Усесаюзнага Цэнтральнага Савета Прафесійнальных Саюзаў выражае глыбокі смутак аб бяспаснай гібель на баявым пасту выдатных лётчыкаў савецкай авіяцыі, Герояў Савецкага Саюза — таварышаў Анатолія Канстанцінавіча Серава і Паліны Дзенісаўны Осіпенка.

Выдатнае жыццё і героічныя подвігі ўральскага рабочага Анатолія Серава і украінскай сялянкі Паліны Осіпенка, бяз-

межна адданыя партыі Леніна—Сталіна і сацыялістычнай радзіме, якімі будуць шанаваны нашай радзімай, вялікім савецкім народам як узор беззаветнай мужнасці і адвагі, бязмежнага савецкага патрыятызма.

ПРАЭЗІДУМ УСЕСАЮЗНАГА ЦЭНТРАЛЬНАГА САВЕТА ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫХ САЮЗАУ.

САВЕЦКАЯ МОЛАДЗЬ НЕ ЗАБУДЗЕ ІХ ІМЁНЫ

Ленінска-сталінскі камсамол разам з усім савецкім народам глыбока перажывае цяжкую ўтрату — бяспасную гібель Герояў Савецкага Саюза тт. Анатолія Канстанцінавіча Серава і Паліны Дзенісаўны Осіпенка.

Усе жыццё слаўных сталінскіх выхаванцаў тт. Серава і Осіпенка было прыкладна беззаветнай барацьбы за таржэнтавой большык партыі Леніна—Сталіна. Героіца любілі яны свой народ, страіла на павышэнні ворагаў. Настойліва ў дасягненні пастаўленай мэты, скромныя і

адмыцывыя, тт. Сераў і Осіпенка карысталіся глыбокай паварога савецкай моладзі. З'яўляючыся членамі ленінска-сталінскага камсамола, яны нахвненія ўвесь камсамол на ўпорную барацьбу за справу камунізма.

Ніколі не памрэ светлая памяць аб тт. Серава і Осіпенка. Іх выдатнае жыццё, поўнае беззаветнай барацьбы за савецкай радзіму, калі да яна больш ўпорнай і настойлівай барацьбы за справу партыі ЦК ВЛКСМ.

КАЛГАСЫ ЧЫРВОНАСЛАБОДСКАГА РАЁНА ЗАКОНЧЫЛІ СЯЎБУ ЦК КП(б)Б, Соўнаркому БССР

Узброеныя раённікамі XVIII з'езда ВЛКСМ, разгортваючы сацыялістычныя спарбінствы імені Трэціх Сталінскіх Пяцігодкі, калгасы паграцінага Чырвонаслабодскага раёна, Менскай вобласці, на 10 мая выканалі план веснавой сяўбы на

100,1 проц. Пасеяна яравых на плошчы ў 10.751 гектар. На сяўбе захаваны ўсе правілы агратэхнікі.

Санратар РК КП(б)Б ЧУЯШОУ. Старшыня райвыканкома ДАУГУЧЫЦ.

ЗАКРЫЛАСЯ НАРАДА АКTYBA МЕДЫЦЫНСКІХ РАБОТНІКАЎ БССР

Учора вечарам закрылася нарада рэспубліканскага актыва медыцынскіх работнікаў. Два дні, 12 і 13 мая, ішлі спрычы на дакладу наркома аховы здароўя БССР тав. Новікава.

На ранішнім пасяджэнні 12 мая выступіў старшыня СНК БССР тав. Бісяляў, які павярз разкай крытычны работу Наркамата аховы здароўя і наменшў ралі кроўных мерапрыемстваў па ліквідацыі недахопаў у галіне аховы здароўя рэспублікі.

Загачык Магілёўскага абласнога аддзела аховы здароўя тав. Махлін сваё

выступленне прысвяціў работе медыцынскіх работнікаў калгаснай вёскі.

Прафесары тт. Басмачэўскі і Выдрын таварышлі аб буйных дасягненнях і далажышым развіцці савецкай медыцыны.

З вялікай увагай выслушаў актыўны выступленне знатнага ўрача Саюза тав. Саламонава (Масква), які расказаў аб метадах сваёй работы.

У аднагалосна прынятай рэзалюцыі вельмі востра ставіцца пытанне аб укамплектаванні сельскіх урачобных участкаў, ліквідацыі дзяржаўных захворванняў, шырокім разгортванні санітарна-прафілактычнай і санітарна-абарончай работы,

У глыбокім смутку схіляе савецкі народ свае баявыя сцягі перад прахам загінуўшых герояў-лётчыкаў Анатолія СЕРОВА і Паліны ОСІПЕНКА. Іх светлы вобраз будзе заўсёды жыць у нашых сэрцах, як сімвал бязмежнай любові і адданасці партыі Леніна—Сталіна, сімвал гарачага савецкага патрыятызма.



Герой Савецкага Саюза А. К. СЕРОВА.



Герой Савецкага Саюза П. Д. ОСІПЕНКА.

ПАМЯЦІ ГЕРОЯЎ САВЕЦКАГА САЮЗА АНАТОЛІЯ СЕРОВА І ПАЛІНЫ ОСІПЕНКА

Не стала двух выдатных людзей нашай эпохі, двух Герояў Савецкага Саюза — камбрыга таварыша Серава Анатолія Канстанцінавіча і маёра таварыша Осіпенка Паліны Дзенісаўны.

11 мая ў 9 гадзін раніцы пры выкананні свайх службовых абавязкаў трапіла загінуў на сваёй авіяцыі сакалы нашай радзімы таварыш Сераў і Осіпенка.

Комуністычная партыя і ўвесь савецкі народ панеслі вялікую ўтрату. У асобе камбрыга Серава і маёра Осіпенка Чырвоная Армія страціла двух выдатных майстраў лётнай справы, тарачых патрыётаў савецкай радзімы.

Імёны слаўных герояў Серава і Осіпенка вядомы ўсёму савецкаму народу. Іх лётным майстэрствам захапіліся не толькі ў нас, але і далёка за межамі Савецкага Саюза.

Анатолій Сераў быў сапраўдным майстрам лётнай справы. Зусім надалёка, у дзень 1 мая, працоўныя Масквы любаваліся сімвалі скарэсных авіяцыйнікаў, дэманстраваных на Краснай плошчы высокае майстэрства групавага палёту. На чале гэтай слаўнай сімвалі быў Анатолій Сераў.

Сын гарніка уральскіх каменавальніцкіх копей, кваліфікаваны сталевар, таварыш Сераў на публіцы камсамола ў 1929 годзе ўступіў у рады Ваенна-Паветранага флота РСЧА. Ён паспяхова скончыў Оренбургскую лётную школу імені К. Е. Варашылава. Смелы, рашучы і адважны лётчык праз год ужо камандарыў званом авіяцыйнікаў.

Тав. Сераў ніколі не сцінаўся на дасягнутых поспехах. Знаходзячыся ў авіяцыйных часпях, ён працягнуў свой бліскучы талент, камандзе атрымаў знішчальнікаў на адным з адважных участкаў абароны краіны — на Далёкім Усходзе, затым вучыцца ў Ваенна-Паветранай Акадэміі РСЧА імені професара Жукоўскага, працуе ў Наукова-Выпрабавальным інстытуце лётчыкам-выпрабавальнікам і, нарэшце, начальнікам Галоўнай лётнай інспекцыі Ваенна-Паветраных Сіл РСЧА.

Таварыш Сераў многа працаваў над вытворчаннем маладых калгас лётчыкаў-авіяцыйнікаў, асабістым прыкладам паказваючы высокае майстэрства вышэйшага пілотажа.

За праўдзеныя героізм і выдатныя заслугі пры выкананні спецыяльных заданняў Урада таварыш Сераў узнагароджан трыма ордэнамі Савецкага Саюза і

ўдасцю звання Героя Савецкага Саюза. Анатолій Сераў уладу лепшымі большыкмі якасці — палкай любоўю да радзімы і да партыі Леніна—Сталіна, беззаветнай адвагай, мужнасцю і непахіснай волі на перамогі. Верны сын савецкага народа, выхаваны партыяй Леніна—Сталіна, ён не меў больш высокай мэты ў жыцці, чым беззаветна служыць справе народа, справе камунізма. Смерць вырвала з нашых радоў аднаго з выдатных арганізатараў слаўнай сталінскай авіяцыі.

Разам з таварышам Серавым загінуў таварыш Осіпенка Паліна Дзенісаўна — дачка украінскага сялянна, у мільёнах выдатных чалавек, умючым працягнуць авіяцыйнай авіяцыі, быстра авалодаваць складанай авіяцыйнай тэхнікай. За кароткі тэрмін Паліна Осіпенка ўстававала 5 міжнародных жапочых рэкордаў. З іх найбольш выдатныя, вядомыя ўсёму свету пералёты на маршрутах: Севастопаль—Архангельск і Масква—раён Комсомольска-на-Амуры. Увесь свет здзіўляўся гераізму і адвазе жандэцка авіяка самалёта «Родіна», у саставе якога была Паліна Осіпенка.

Мощная, энергічная, жывоцерадна, поўная энтузіязму ў сваіх сілах, яна з вялікім удзімам баралася за любоў туды, куды яна шукала, куды яна была не толькі таленавітай лётчыцай, яна была выдатна харобым, хладнадушным, выношлівым чалавечкам, умючым працягнуць адвагу і мужнасць. Паліна Осіпенка бязмежна любіла савецкі народ і большык партыі Леніна—Сталіна. За выдатныя заслугі таварыш Осіпенка ўзнагароджана трыма ордэнамі Савецкага Саюза і ўдасцю звання Героя Савецкага Саюза.

Усе жыццё і работа Герояў Савецкага Саюза таварышаў Серава і Осіпенка служыць прыкладам адданасці і беззаветнай любові да нашай сацыялістычнай радзімы, Усесаюзнай Комуністычнай партыі большык і правядуца ўсёго працоўнага чалавечтва таварыша Сталіна.

Быўшыя, дарогі прыяцелі і таварышам, любімым Савецкага народа і ўсёй Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі!

Ваш вобраз назаўсёды астанецца ў нашай памяці.

К. Е. Варашылаў, Л. З. Мехліс, С. М. Будзёны, Г. І. Кулін, Е. А. Шчадзінка, І. І. Паскураў, Б. М. Шапашнік, А. Д. Ланцонаў, Д. Г. Паўлаў, Ф. Ф. Кузнецов, А. І. Запарожскі, Смушквіч, А. Д. Ланцонаў, Е. А. Осіпенка, Саўчанка, Хмельніцкі, Мерзніцкі, Вахунін, Птухін, Копец, Навалёў, Сусяйлоў, Смакачов, К. М. Гусев, Тімашэна, Мельнікаў, А. С. Нікалаў, Астахаў, Штарн, Зімін, Багаткін, Рычагоў, Сенагараў, Юноў, Біруноў, Янаўлоў, Янгараў, Чорны, В. Янаўлоў, Гапановіч, В. Ізотаў, Хальзуноў, М. Ізотаў, Шалухін, Шымко, Буторын, Оўчынін, Аржанухін, Шэўчанка, Ланев, Душкін, Смірноў, Антонаў, Янушын, Нікалаў, Гайдарніка, Клейчов, Белыкоў, Данілін, Філін, Халопішоў, Супрун, Сьцяфановіч, Мюхцікаў, Гусев, Смародзінаў, Захарав, Воранаў, Снегаў, Памаранцаў, Дзенісаў, Каманін, Хруцін, Несцерзіна, Герасімаў, Юнаў, Еўсёеў, Рахаў.

ТВАРЫЦЬ У СЛАВУ РАДЗІМЫ

Іх кароткае, але яркае подвігамі жыцця заўсёды будзе для нас і для будучых пакаленняў прыкладам адданасці свайму народу, прыкладам вялікіх подвігаў, мужнасці і бесстрашнасці ў імя сацыялістычнай радзімы.

Для нас — архітэктараў БССР — выдатнае жыццё бясчасна загінуўшых лётчыкаў з'яўляецца заклікам да новых твораў звышчынна, да стварэння выдатных архітэктурных збудаванняў, у

якіх з такой-жа сілай была-б выказана велікі дух і прыгожасці сацыялістычнага чалавечка, які яна была выказана ў сэрцах і подвігах Анатолія Серава і Паліны Осіпенка. Слава герояў бессмертна!

Архітэктары: А. ВОІНАЎ, В. ВАРАНСІН, А. ЧАЧОНА, Н. ТРАХ-ТЭБЕРГ, Р. СТОЛЕР, М. ТОМАХ, А. КУДРАВІЧ, О. БАТОВА, Г. ПАРСАДАНАЎ.

ПАМЯЦІ АДВАЖНЫХ ЛЕТЧЫКАЎ

Журбою заслаўся наш радасны дзень. Паў смутак на сэрца Краіны: Жыццё маладога патаснуў прамень — Не стала Серава, Паліны! Не знаходжу, каб выказаць жалі Я слямі не знаходжу, каб выказаць жалі Я вострую горьку ўтраты. Ужо не сустраю надземна далі Арліных іх крыльляў разнятых. Не ўтуюць раўніны і выступы гор Іх звыкоў тэры перамогі. Што край надымала далёка ў прастор

І новыя ткала дарогі. Любімы народа, героі вышын, Не ведаюць страху ніколі, І вышай ім вышай у ясную сінь Імгліцы падлет іх сакома. Сляды агнявыя іх слаўных дарог Што злее ў свеце заперці? Вяскіма вечнай шлях іхні пралет — Няма забачыць ім і смерці. ЯНУБ КОЛАС. 13-V—1939 г.

ІХ ПОДВІГАМИ ЗАХАПАЛЮСЯ УВЕСЬ СВЕТ

Раніной прышла патрасаючая вестка аб бяспаснай канцыне Герояў Савецкага Саюза Паліны Осіпенка і Анатолія Серава. На баявым пасту я штурвала паветранага карабля загінулі выдатнейшыя сталінскія сокалы авіяцыі, безраздзельна аддаўшы сабе служэцкае радзіме, народу, большык партыі.

Я, як і ўсе працоўныя нашай краіны, ведаю іх як бліскучых лётчыкаў, выдат-

ных таварышаў. Іх смерць — вялікая ўтрата для нашай савецкай авіяцыі. Іх выдатныя героічныя подвігі, якімі захапіўся ўвесь свет, будуць заўсёды служыць прыкладам для нашай доблеснай авіяцыі. Іх імёны будуць квіць на новых подвігах па славу нашай вялікай радзімы.

Памнюік Н. КАМАНІН, Герой Савецкага Саюза.

ПАМЯТНЫЯ СУСТРЭЧЫ

Успамінаецца знамянальны дзень. У Брэсці побач з вялікім Сталіным і яго слаўнымі саратнікамі сядзеі тры герані — тры выдатныя жанчыны, зрабіўшыя на самайле «Родіна» адважныя скважы з Масквы на Далёкі Усход. Осіпенка я ўбачыў там ўпершыню, хаця вобраз яе ўставаў перала мной ва ўвесь рост і раей, у іні, калі я прапавяў ў штабе на поцухах самалёта «Родіна».

Аб подвігі герані хвалюцца таварышам Анатолія Сераў — лётчык міжнароднага класа, які ўвесь у залаты старонкі ў гісторыю сталінскай авіяцыі.

Осіпенка і Сераў сустраліся ў той дзень у Брэсці з нахвненнем іх дасягненні — таварышам Сталіным. Поўная мужнасці, сіл і энергіі, яны сталі ў акружанні сталінскіх выхаванцаў, яны з-

валіся ўвасабленнем славы і магутнасці нашай радзімы, увасабленнем самога жыцця, кінуцага і бурнага.

Я помню іх у ішнія дні — дні, насьмячаны героічнай буднічнай работай.

Паліну Осіпенка я бачыў у апошні раз у Цэнтральным Думе Чырвонай Арміі імені Фрунзе, калі яна гаварыла прамову, прысьвечаную Чкалаву. З імі хваляваннем, з якою любоўю ўспамінала яна вялікага лётчыка нашатаў ласу Валерыя Чкалава, чыё выдатнае жыццё палкам і без астатку было прысьвечана служэнню радзіме.

Мы схіляем галовы ля праха нашых бяспасна загінуўшых таварышаў.

Намбрыг М. Т. СЛЕПІНЕУ, Герой Савецкага Саюза.

СЛАВА ГЕРОЯЎ—БЯССМЕРТНА

Невыказна цяжка пісаць аб смерці слаўных патрыётаў радзімы, загінуўшых на сваім баявым пасту. Не хочацца верыць, што сэрца нас няма дарогай, мужна-страшнага пераможцы паветранай сцяжкі Анатолія Канстанцінавіча Серава.

У апошні раз я сустраўся з Палінай на XVIII з'ездзе ВЛКСМ. Радасная, яна дзелялася са мною новымі пудоўнымі-замысламі на заваяванні паветраных прастораў.

Заўчасная смерць адабрала ў нас пудоўных таварышаў, герояў. Імёны Паліны Осіпенка і Анатолія Серава вечно будуць жыць у памяці савецкага народа. Слава герояў — бессмертна.

Наша краіна выхавала і выхоўвае тысячы герояў, бязмежна і гарача адданых радзіме, вялікаму Сталіну.

Герой Савецкага Саюза Н. Ф. БАЛАНАУ, БАВА.

Жалобныя мітынгі на радзіме А. К. Серава

НАДЗЕЖДІНСК, 12 мая. (ТАСС). З вялікім смуткам працоўныя Надзеждзінскага раёна сустралі вестку аб трагічнай гібель імя зямляка, аднаго сьмя партыі Леніна—Сталіна, Героя Савецкага Саюза Анатолія Канстанцінавіча Серава. На працірэмствах і ў калгасах праходзіць імгальна-жалоўныя мітынгі. Білікі і таварышы па сусеннай рабоце з вялікай цен-

лімай гавораць аб слаўным сокале нашай радзімы, расказваюць аб шляху, пройдзеным А. К. Серавым ад патомственага работчага да выдатнага дзеятца савецкай авіяцыі.

Для ўдзелу ў пахаванні Анатолія Канстанцінавіча выехалі ў Маскву яго родныя і прыяцелі.

КРЭМАЦЫЯ ЦЕЛ ТТ. А. К. СЕРОВА І П. Д. ОСІПЕНКА

12 мая ў 22 гадзіны 30 мінут адбылася крэмацыя цел таварышаў А. К. Серава і П. Д. Осіпенка. Урны з прахам

загінуўшых устапоўлены ў Калонным заале Дома Саюзаў.

А. К. СЕРОУ і П. Д. ОСІПЕНКА



Герой Советского Союза П. Д. Осипенка і А. К. Сероу. (Здымак зроблены ў сакавіку 1937 г.).

ГЕРОІ БЯССМЕРТНЫ

Вясновае неба. Вясновае сонца. Над сацыялістычнай зямлёй у бірузе бязмежных прастораў заўсёды вышнію, далечыню і быструю слаўны сталінікі страд у тысячы, дзесяткі тысяч доблесных і магутных чырвоныхармян арлоў.

У вясновым небе некаліс дзеву — Паліны Осіпенка і Анатоля Серова.

Утраца велікіх пакаля.

Іны — мадэля, жыццёвадасна, поўны адвагі і сілы — загінулі на баявым пасце, за справу ўмацавання абароны Советскага Саюза.

Нашаму народу напасена баявая раба. На ўсім несяжыні абшарах сацыялістычнай зямлі яны сучасна ўсталявалі пераможны пераможны горад, поўны сінтэты і жалюбы, які ўсе скарэй гаворы перад тым, які беззаветна служыў справе Леніна—Сталіна — справе народа, які баяваўся і цягнуў адвагі сваё сілы, сваё жыццё, сваю кроў за славу любімай радзіны.

Осіпенка — былая калгасніца.

Сероу — былы сталевак.

З іхных гой яны, дзеві вышывае на гора, марылі аб горных арміях палятах

у нябесных вышнях, аб несучынай службе сталініскаму гераізму народу. Іны сталі слаўнымі лётчыкамі, любімымі героямі Советскага Саюза. Аб іх народ спявае песні. Ведаць і горады любіць іх нашы дзеві, якія таксама хочуць стаць і станаць героямі. Аб іх ведае ўвесь свет.

Іны ўпісалі імя гераічных старонак у гісторыю авіяцыі. Усе захаляліся рэкорднымі палятамі Осіпенка, ад Чорнага мора да Волга, ад Масквы да Пятага аэра. Усе дзівіліся бліскучаму майстэрству вышывага пілатажа і сляпых палятаў Серова.

Іні гарзліся вялікай сям'я чырвоныхармян арлоў. Іні гарзліся ўвесь народ. Іны загінулі. Загінулі двое з вялікай сям'і смелых заважывальнікаў нябесных прастораў. Загінулі двое любімых і народ, любімых роднага Сталіна.

Але не загіне іх слава. Не загіне іх заслуга перад радзімай. Іны будуць жыць вечно ў памяці мільянаў. Іны бессмертны.

З. БАДУЛЯ.

ЖАЛОБНЫЯ МІТЫНГІ ў МАГІЛЕВЕ

МАГІЛЕВ. (Нар. «Звязды»). Працоўныя Магілева з глыбокім смуткам сустраі вестку аб ідэі авіяцыйнага Героя краіны сацыяліста Паліны Осіпенка і Анатоля Серова. На радзе фабрыкі і заводу Магілева адбыліся жалобныя мітынгі і сход.

На мітынгу рабочых і работніц швейнай фабрыкі імені Валдарскага работніц-стэханаўка тав. Драбінка сказала:

— Нецалая смерць вырвала з нашых радюў любімага савецкага народа, слаўнага лётчыка Паліну Осіпенка і Анатоля Серова. Цяжка ўтраца. Мы, стэханаўцы і стэханікі, папярэты на наш частыя радзімы, папярэты радзі выдатнага лётчыка, снайперу, танкістаў. Наша група ШХА яшчэ лепш арганізуе сваю работу. Дагым краіне новыя сінні значыцца, спецыялістаў праціветранай абароны.

На мітынгу калектыва рымнарнай фабрыкі выступіў прадстаўні інжынерна-тэхнічных работнікаў т. Падольскі, які заклікаў усіх рабочых і служачых фабрыкі яшчэ больш мадэляваць советскую

авіяцыю. Флот, падняць прадукцыйнасць працы, даць краіне больш прадукцыі і высокай якасці.

У прынятай агульным сходам рэзалюцыі гаворыцца: «Сумуючы з повагу трагічнай смерці народных Героў Паліны Осіпенка і Анатоля Серова, мы, рабочыя і інтэлігентны рымнарнай фабрыкі, абавязваемся яшчэ вышэй паліць сяг сацыялістычнага спаборніцтва імені Траіі Сталінскай Пяцігодкі, павысіць прадукцыйнасць працы, вышукваць высокую якасць прадукцыі, узмацніць абаронную работу, ператварыць нашу фабрыку ў непераступную крэпасць абароны.

Яшчэ маіней згуртуем свае рады вакол камуністычнай партыі і вялікага правадэра народаў таварыш Сталіна.

Мітынгі, прысвечаныя памяці Анатоля Серова і Паліны Осіпенка, адбыліся таксама на мблэвай фабрыцы імені Халтурына, шпокавай фабрыцы, скотна-воўка імені Сталіна і ў промарцелх горада.

ПРЫКЛАД БЕЗЗАВЕТНАГА СЛУЖЭННЯ НАРОДУ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). На прадпрыемствах і ва ўстановах горада праходзіць жалобныя мітынгі, прысвечаныя славяці памяці загінуўшых на баявым пасце Героў Советскага Саюза Анатоля Серова і Паліны Осіпенка. На мітынгу камандна-палітычнага састава і вучэбна-аэрацыйна выступіла камандзір звяна лётчыкаў тав. Ольга Папова.

— Пільва двух выдатных лётчыкаў нашага часу, Героў Советскага Саюза таварышаву Серова і Осіпенка, — сказала ў сваім выступленні тав. Папова, — жаека ўтраца для ўсяго савецкага народа. Анатоля Сероў і Паліна Осіпенка служылі прыкладам усім нам, як треба любіць сваю сацыялістычную радзіму, як треба ўмацоўваць яе авіяцыйную магутнасць.

Іма сярэд нас дарагіх таварышаў, ад-

важных лётчыкаў Анатоля і Паліны. Цяжка выразіць свой смутак. Схіляючы баявыя сінні, мы плянема яшчэ пачынаць згуртаваць свае рады вакол камуністычнай партыі і любімага Сталіна, усямерна ўмацоўваць авіяцыйную магутнасць савецкай краіны. Будзем такімі-ж бесстрашнымі лётчыкамі, якія былі Сероў і Осіпенка. Наша савецкая авіяцыя і ў далейшым будзе самай магутнай ва ўсім свеце.

У прынятай рэзалюцыі асабовы састаў і вучэбны аэрацыйна абавязаліся выдатнай вучобай павышаць сваё лётнае майстэрства і авіяцыйныя веды.

Рабочыя, служачыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі фабрыкі і заводу баруць на сабе абавязанасць мадэляваць абаронную работу на сваіх прадпрыемствах.

ТРАУРНЫЯ МІТЫНГІ ў ВІЦЕСКУ

ВІЦЕСК. 13 мая. Сёння на прадпрыемствах, ва ўстановах і школах горада адбыліся траурныя мітынгі па поваду трагічнай ідэі выдатных лётчыкаў Героў Советскага Саюза Анатоля Серова і Паліны Осіпенка.

На мітынгу рабочых і служачых трыкатэжнай фабрыкі імені Клары Цёткі выступіў вучэбт аэрацыйна — памочнік майстра трыкатэжнага пэха тав. Баранюскі. Ён сказаў:

— Наша авіяцыя, увесь савецкі народ панеслі цяжкую ўтрацу. Не стала адважых патрыётаў нашай вялікай радзімы, бліскучых майстраў лётнай справы, Героў Советскага Саюза Анатоля Серова і Паліны Осіпенка. Кожны з нас — ма-

ладчых патрыётаў, горада любячых сваю радзіму, — прыклазе ўсе намаганні да таго, каб настойлівай вучобай, выдатнай работай на вытворчасці і аўдаценнем ваеннымі спецыяльнасцямі яшчэ больш мадэляваць абароназдольнасць краіны сацыялізма. На змену бячасна загінуўшых сталініскіх сокамал прымуць у авіяцыйныя сінні і тысячы юнакоў і дзячат.

У прынятай на мітынгу рэзалюцыі работнікі фабрыкі заўважылі:

— Светлыя вобразы А. Серова і П. Осіпенка заўсёды будуць жыць у сэрцах мільянаў людзей, які сімвал бязмежнага савецкага патрыятызма, смеласці, мужнасці і адвагі. (БЕЛТА).

УВЕНАВЧЫМ ПАМЯЦЬ ВЫДАТНЫХ СОВЕЦКІХ ПАТРЫЁТАУ

Разам з усім савецкім народам камандна-палітычны састаў і вучэбны Менскага аэрацыйна імені Малава сумуючы аб заўчасна загінуўшых Героў Советскага Саюза Анатоля Серова і Паліны Осіпенка. Горады савецкай авіяцыі — яны бязмежна былі аднымі вялікай партыі Леніна—Сталіна, сваёй сацыялістычнай радзімы і не раз паказвалі ўзор высокага савецкага патрыятызма. Некалі народ з такой любов'ю ажурнае слаўнага Героў Советскага Саюза, сінні якіх былі авіяцыя славай імені Анатоля Серова і Паліны Осіпенка.

Мы добра памятаем выдатныя словы бесстрашнай даччы савецкага народа Паліны Осіпенка, у якіх яна выражала мыслі і пачуцці ўсіх савецкіх патрыётаў: «Гора будзе таку, хто паспее пасягнуць на гора».

дэкаляцыя нашых свячэнных граніч. Мы свае баявыя самалёты павязем туць, адкуль вораг паспее напасці. Мы не дазім ідэі сіі аднаму ворагу».

Сёння, у дзень вялікай жалюбы, мы абдымаем з такой-жа настойліваасцю, як Паліна Осіпенка і Анатоля Сероў, авіяцыйна складанай авіяцыйнай тэхнікі і лётным майстэрствам. Патрыятычнай новае тысяч горад сталініскіх сокамал увенаваным нашым незабыўным Героў.

Вышэй, нашы прыяці, нашы слаўныя таварышы!

Камандна-палітычны састаў і вучэбны Менскага аэрацыйна імені Малава: КЛУБМАН, ЗАБАЛОЦІН, ЗЯЛЕНІН, МАГЕР, АБАНІЦ, ЛІПНОВІЧ, ЛАБЗО, БЯЛЯЕВА, НАСАЛАПАВА, МАЛЕЙ.

ГОРДЫЯ СОКАЛЫ СОВЕЦКАЙ АВІАЦЫІ

З рэзалюцыі мітынга рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і олуначых менскага станабудуаўнічага заводу імені Кірава

Светлы вобраз гордых сталініскіх сокамал Анатоля Серова і Паліны Осіпенка, адважых ўсё сваё жыццё на карысць сацыялістычнай бацькаўшчыны, заўсёды будзе жыць у нашых сэрцах, як узор бязмежнага савецкага патрыятызма. Іх жыццё і беззаветнае служэнне справе Леніна—Сталіна клічуць усіх працоўных да далейшых поспехаў у славу маці-радзімы.

Калектыву заводу імені Кірава з яшчэ большай энергіяй будзе змагацца за пера-

творэнне заводу ў непераступную крэпасць абароны. Мы абдымаем падырхтваць лее-сінні і сінні новых варажылаўскіх стралякоў, гранатамётчыкаў, парашуцтыстаў, лётчыкаў.

У гэтым пятыя радзімы жалюбы мы паўторым гарачыя словы Паліны Осіпенка. — Мы не дазім ідэі сіі аднаму ворагу, які адважыцца пасягнуць на нашы свячэнныя гранічы.

ВОБРАЗЫ ІХ БУДУЦЬ ЖЫЦЦЬ У МАСТАЦТВЕ

Загінулі два бесстрашныя сокамалы нашай радзімы. Імені Героў Советскага Саюза Паліны Дзеясінаўны Осіпенка і Анатоля Канстанцінавіча Серова добра вядомы ўсім народам нашай сацыялістычнай бацькаўшчыны. Іх мужнасцю і легендарнымі подзвігамі захаляўся ўвесь свет. Іма слоў, каб перадаць тое вялікае гора, якое адчувае кожны з нас у гэтыя жалюбы дні.

Вобразы Паліны Осіпенка і Анатоля

Серова павінны быць запечатлены ў творчых мастацтвах, які высокі ўзор новых людзей сталініскай эпохі.

Па даручэнню налянтыва Белдзярждрамтэатра:

Народныя артысты БССР ВЛАДАМІРСКІ, Заслужаныя артысты БССР РАХЛЕНІН, МОЛАНАВА, КЛУБМАН, ЗАБАЛОЦІН, ЗЯЛЕНІН, МАГЕР, АБАНІЦ, ЛІПНОВІЧ, ЛАБЗО, БЯЛЯЕВА, НАСАЛАПАВА, МАЛЕЙ.

АЛЕР, РАВІНСКІ, Н. РАМАНОВІЧ.



Герой Советского Союза В. А. Новік (злева) і А. К. Сероу — у Крэмілі пасля ўручэння ім ордэнаў. (Здымак зроблены ў сакавіку 1938 года).

МЫ ЗАЎСЭДЫ ВУЧЫЛІСЯ ў ІХ МУЖНАСЦІ

У нас, студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, заўсёды выклікалі захаляне вобразы сталініскіх сокамал — Героў Советскага Саюза Паліны Осіпенка і Анатоля Серова. Авадзючыцца лётнай і парашуцнай справай, мы заўсёды вучыліся ў іх мужнасці. Іх пошвы выклікалі ў нас жаданне быць такімі-ж храбрымі, настойлівымі і смелымі. Анатоля Канстанцінавіча і Паліна Дзеясінаўна пражылі зусім мала, але тое, што яны зрабілі, значна ўмацавала магутнасць нашай радзімы, даказала, на што зольныя людзі, выхаваныя камуністычнай партыяй, вялікім Сталіным.

Лепшым помнікам героям будзе масавае авадзюванне савецкай моладзю лётнай і парашуцнай справы іх вобразамі і прыкладамі іх мужнасці. У любы момант, на першым закліку партыі і ўрада мы сядзем за штурвал самалёта, пажамаем выдатны прыклады гераіства і самаадданасці.

Студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта: пільт-інструтар НАЗЛОВА, пільт АНАНІЧ, парашуцтыста ФІШЭЛОВІЧ.

ЛЮБІМЦЫ НАРОДА

На баявым пасце загінулі Героі Советскага Саюза, гарачыя патрыёты сацыялістычнай радзімы Анатоля Сероў і Паліна Осіпенка. Мы, калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі «Чырвоны агароднік», Менскага раёна, з глыбокім смуткам перажываем заўчасную смерць любімых герояў.

Мы ведаем Анатоля Серова і Паліну Осіпенка як бесстрашных і авіяцыйных лётчыкаў нашага часу. На працягу ўсёй сваёй лэйснасці яны адваі і бязмежна служылі савецкаму народу, вяснома, мадэлявалі абароназдольнасць Советскага Саюза. На крылах савецкіх самалётаў яны неслі славу па ўсяму свету аб нашай магутнай авіяцыі.

Светлы вобраз сталініскіх сокамал Анатоля Серова і Паліны Осіпенка будзе веч-

на жыць у сэрцах усіх калгаснікаў, усіх працоўных нашай краіны.

Мы яшчэ пачынаем згуртаваць вакол большавіцкай партыі і вялікага правадэра народаў таварыш Сталіна. Будзем любіць радзіму так, як любілі яе Анатоля Сероў і Паліна Осіпенка. Нашым сваім лепшым сінюў і дачку у советскую авіяцыю, якая з кожным днём усё больш развіваецца і маінее на валасць працоўным і на страх ворагам нашай сацыялістычнай бацькаўшчыны.

Іван АМБРАЖОЎ, Вейнік АБ-МЕТНА, Іван ПАХУТНА, Філіп ПАПОК, Осіп БАГДАНАУ, — калгаснікі-стэханаўцы калгаса «Чырвоны агароднік», Менскага раёна.

ЯШЧЭ БОЛЬШ УМАЦУЕМ АБОРОНАЗДОЛЬНАСЦЬ КРАІНЫ

З рэзалюцыі малюбнага мітынга рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых менскай шпачанай фабрыкі імені Крупскай

Мы, рабочыя, служачыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі менскай шпачанай фабрыкі імені Крупскай глыбока сумуючы з поваду трагічнай ідэі авіяцыйнага Героў Советскага Саюза Анатоля Серова і Паліны Осіпенка. Светлыя вобразы Героў Советскага Саюза Анатоля Серова і Паліны Осіпенка вечно будуць жыць у нашых сэрцах.

У нас яшчэ свежы ў памяці выдатны пералёт трох гераінаў, у ліку якіх была і Паліна Осіпенка. Уся краіна ведае Анатоля Серова, які бесстрашнага лётчыка, бліскучага майстра вышывага пілатажа. Трагічны вышывае вырваў слаўных сына

і дачку савецкага народа з нашых радюў. Але іх справы, справы народных герояў, будуць служыць для нас прыкладам большавіцкай мужнасці, настойлівасці, адвагі і беззаветнай адданасці справе партыі Леніна—Сталіна.

Лепшым помнікам загінуўшым на баявым пасце гордым сокамал нашай радзімы будзе далейшае ўмацаванне абароназдольнасці нашай любімай сацыялістычнай радзімы і яшчэ лепшая работа на вышыванню і перавыкананню вытворчых планюў.

Вышэй, родныя таварышы Паліна Осіпенка і Анатоля Сероў!

СМУТАК МАСТАКОЎ

На баявым пасце, пры выкананні службовых абавязкаў загінулі Героі Советскага Саюза, бесстрашныя сокамалы нашай вялікай радзімы — Анатоля Канстанцінавіча Сероў і Паліна Дзеясінаўны Осіпенка.

Разам з усім савецкім народам глыбока перажываем цяжкую ўтрацу, пасягнуў нашу краіну, работнікі культуры, навукі і мастацтва, бо ў асобе таварышаву Серова і Осіпенка мы страцілі выдатнага вядучага аэрацыйнага лётчыка, горады патрыётаў абароннай справы, людзей, адважых усё сваё жыццё ўмацаванню нашага магутнага авіяцыйна-наветранага флота. Сероў і Осіпенка — таварышкі, вышываючы з гучым народам, выхаваныя пар-

тыя Леніна—Сталіна палякі большавікі, людзі вялікай культуры, які ўсім сваім жыццём з'яўляюцца прыкладам высокага патрыятызма і непахіснай адданасці справе камунізма.

Імені Серова і Осіпенка астануцца ў памяці народа як увасабленне волі да перамогі, які сімвал мужнасці, храбрасці і адвагі. Гераічныя іх вобразы павінны быць і будуць запечатлены ў дастойных іх памяці творах выдатнага мастацтва.

Старшыня саюза мастакоў РУБІН-ШТЭЙН, заслужаныя дзеячы мастацтва ГРУБЕ, АЗГУР, Мастоі ВОЛКАУ В., АХРЭМЧЫН, БРАЗЕР, ЗАЙЦАУ.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ ПАРТЫЙНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ— КІРАУНІК СОЦЫЯЛІСЦЫЧНАГА СПАБОРНІЦТВА

Дагняць і перагнаць у эканамічных адносінах перадавыя капіталістычныя краіны — такая грандыёзная задача, пастаўлена гістарычным XVIII з'ездам ВКП(б) перад нашай сацыялістычнай радзімай. Адной з умоў паспяховага выканання гэтай велізарнай задачы з'яўляецца шырокае разгортванне выдатнага сацыялістычнага спаборніцтва імені Траіі Сталінскай Пяцігодкі.

На віцебскім заводзе імені Кірава новыя вытворчы ўздым мас прыняў шырокі размах. Партыйная арганізацыя заводу ўзначальвае выдатны рух рабочага калектыва ў барацьбе за заваяванне вытворчых перамог. На агульназаводскім адкрытым партыйным сходзе абмяркоўваліся вынікі спаборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б). Партыйныя і непартыйныя большавікі з радзімо канстатавалі, што рабочы калектыв па-большавіцку выканаў узятыя ім абавязанасці ў часе гістарычнага з'езда нашай слаўнай большавіцкай партыі. Латорынова выканаўшы праграму і квантала, завод нашай краіне звыш плана 52 стаякі і многа ішай прадукцыі.

Разам з тым выявілася, што яшчэ не скарыстаны ўсе рэсурсы і магчымасці, а на асобных участках ёсць многа вытворчых непаладкаў (няпоўнае скарыстанне абсталявання, нявоечасовае забеспячэнне інструментамі і іш.). Вывянесены практычныя рашэнні з канкрэтнымі мерапрыемствамі па ліквідацыі ўсёго, што тармажыць далейшы вытворчы ўздым.

Партыйная арганізацыя абмеркавала пытанне аб хозе выканання новых норм. Дырэкцыя заводу было ўказа на на арганізацыю шэфства кваліфікаваных рабочых-стэханаўцаў над адстаўчымі, паліпшэнне настанюў тэхвучобы, наладжванне інструментаў з боку майстраў і брыгадзіраў і ішч. з тым, каб дабіцца стопроцатнага выканання і перавыканання новых норм выпрацоўкі.

У пачатку красавіка праведзен партыйны сход, на працяку якога стаяла пытанне аб авангардній ролі камуністаў у спаборніцтве імені Траіі Сталінскай Пяцігодкі. Трэба адзначыць, што пераважна большасць камуністаў па-большавіцку ўзначальваюць вытворчы ўздым сваёй асабістай стэханаўскай работай на станка, служачы ўзорам, як треба па-сталініску біцца за выкананне і перавыкананне промфінальна.

Аднак асобныя камуністы стаялі ў баку ад сацыялістычнага спаборніцтва і зачасу палілі ў хваце. Так, напрыклад, рабочы ліцейнага пэха кандыдат партыі т. Будыка зрабіў прагу, і яго прышлося звольні з заводу. Рабочы кузнечнага пэха кандыдат партыі т. Сіпунжэніскі ніколі сваёй нормы не выкопваў. Дрона ўзначальваў свой участак майстар ліцейнага пэха член партыі т. Саламаха, які зняў з работы майстра.

Увага кожнага камуніста была звернута на неаходнасць большавіцкага ўзначалення вытворчых участкаў. Зараз можна адзначыць, што ўсе камуністы з часцю выкопвалі ўскладзеныя на іх абавязкі, з'яўляюцца ваяжамі сацыялістычнага спаборніцтва. Кандыдат партыі, стары кавравік заводу, выданна ўзнагароджаны саюзным урадам медаллю «За трудовое отличие», стэханавец-ма-

дальшчык т. Іваноў паказвае высокую ўзорны работы. Яго рацыяналізатарскія мерапрыемствы прыносяць заводу вялікі эканамічны эффект, абмячваюць прапу рабочых, падмаюць яе прадукцыйнасць.

Член партыі Фрэзероўшчык т. Біркуоў сістэматычна выконвае норму на 200—250 проц. На 300 проц. выконвае норму слесар-стэханавец станабудуаўнічага пэха кандыдат партыі тав. Согольчык. Гэта ён у энтузіяцыйна тні работы з'езда ўнёс 9 канцэпцыйна рацыяналізатарскіх прапаноў, якія намнога павышаюць прадукцыйнасць працы абарончыкаў станюў.

У партыйнай арганізацыі ёсць выдатны састаў інтэлігентны — інжынеры, тэхнікі, майстры, навучнікі пэхаў, брыгадзіры, якім на праву гарздыць. Увесь калектыв. Інжынер-камуніст т. Рохлін, які працуе ў станабудуаўнічым пэху, зольваў узначальваць стэханаўскі рух і сацыялістычнае спаборніцтва. У першай-скім спаборніцтве гэты пэх заваяваў пераможства, яму ўручан пераходныя чырвоны сінг заводу.

Паказвае добрыя прыклады пасланы для ўмацавання работы інструментальнага пэха член партыі майстар т. Пірылін. З з'яўленнем яго ў пэху значна паліпшлася якасць вырабленых інструментаў і шпачуў. Пачальнік сельскагаспадарчага пэха член партыі т. Салдэвіч працягвае сваё энергічным камандзірам вытворчасці. Апрача выканання асноўнай праграмы — выпуску запасных частак да сельскагаспадарчых машын пэх таксама асноўныя прыметы шырокажыў — ушюлі, камбіраванні навукі і ішч.

За пераважных стэханаўцаў рэзалюцыя ўся заваяўшая інтэлігенцыя. Непартыйны большавікі — інжынер т. Мілаў, тэхнікі тт. Генін і Калодзкі, майстар т. Бондараў і ішчы ўсе свае сілы і ведаы аддаюць вытворчасці, усюмерна дапамагаюць укараваць і распыраць стэханаўскія металы.

Зараз завод сістэматычна выконвае сваю праграму на 105—110 проц. Уключыўшыся ў сацыялістычнае спаборніцтва імені Траіі Сталінскай Пяцігодкі, калектыву ўзяў на сабе абавязанасць: да 12 снежня—другой гававіны для выбару ў Вярхоўны Совет СССР—дэпутатам выканаць гаварную праграму, асноўныя новыя станкі — авіяцыйныя і затычны і дзев звыш плана 200 высокаясінных стаякоў.

За паспяховае выкананне ўзятых абавязанасцяў змагацца ўвесь рабочы калектыв. Сацыялістычным спаборніцтвам ахоплены звыш 70 проц. рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў. Мы ставім сабе задачу ў бліжэйшы час ахапіць сацыялістычным спаборніцтвам абсалюта ўсіх рабочых.

Агітацыйна, які налічвае 55 чалавек прапагандаістаў, агітагараў, бясельчыкаў, чытчыкаў, шпоздэна ў пэхах, брыгадах і асобных вытворчых участках давожыць да рабочых жыццё большавіцкае слова, шырока знаёміць іх з гістарычнымі рашэннямі XVIII з'езда партыі.

Воро партыйнай арганізацыі выпрацоўвае практычныя мерапрыемствы па далейшаму разгортванню стэханаўскага руху і сацыялістычнага спаборніцтва, каб па-большавіцку выканаць гістарычныя рашэнні XVIII з'езда ВКП(б).

І. Ш. ЦУРКОУ, сакратар бюро партарганізацыі віцебскага станабудуаўнічага заводу ім. Кірава.

ПАРТАКТЫЎ ГЛЫБОКА ВУВУЧАЕ РАШЭННІ XVIII З'ЕЗДА ВКП(б)

Пры партыінае Кагановіцкага райкома КП(б)В арганізаван семінар для партарботнікаў па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б). Семінар ставіць сваёй мэтай вывучыць асноўныя пытанні з'езда і даць напрамак для далейшага самастойнага вывучэння яго рашэнняў.

На семінары займаюцца 14 сакратарюў і 5 членаў бюро партарганізацыі буйнейшых прадпрыемстваў раёна. Сярэд іх новавылучаныя на партработу—былы стэханавец фабрыкі «Кастрычнік», зараз сакратар партбюро, тав. Шапок; парторг шпачанна-вараўначчай майстэрні тав. Крэндэль; намеснік сакратара партбюро фабрыкі імені Тольмана тав. Гершмановіч і ішчы.

На працягу пяці дзён з адрывам ад вытворчасці таварышы вывучылі наступ-

ныя пытанні: 1) арганізацыйныя асновы партыі Леніна—Сталіна; 2) Статут ВКП(б) — непарушная аснова партыі; 3) вучэнне Сталіна аб сацыялістычнай дзяржаве; 4) асноўная задача траіі сталініскай пяцігодкі; 5) міжнароднае становішча.

На семінары чыталіся лекцыі лепшых лектараў горада. Асноўнымі метадам работы семінара з'яўляюцца самастойная работа над матэрыяламі з'езда. Кожная тема дэталізава на некалькіх пагэмах, на якіх усё ўдзельнікі семінара выступалі з невялікімі рэфератамі.

Семінар партарганізацыі аказаў вялікую дапамогу ў справе глыбокага вывучэння рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б) і прывіцця навываў да самастойнай работы.

КОМУНІСТЫ УЗНАЧАЛЬВАЮЦЬ БАРАЦЬБУ ЗА СТАЛІНСКІ ўРАДЖАЙ

РАГАЧОЎ. (БЕЛТА). Калектыву рабочых соўтаса «Побалава» спаборнічае з калектывам соўтаса «Шыпяны» (Смялявіцкі раён) за атрыманне высокага сталініскага ўраджая. Большавіцкай работай на палях, у садзе, на агародах калектыв дабіваецца пераможства. У авангардзе ідуць камуністы соўтаса.

Вялікім аўтарытэтам сярод рабочых карыстаецца камуніст тав. Курманюў. Ён увесь час працуе ў полі і хоць яму 60 год,—не адстае ад маладых, штодзённа выконвае норму на 150 процантаў. У вольны час тав. Курманюў праводзіць з рабочымі гутаркі, чыткі. Будучы выбранны старэйшым сельскага суда, ён і тут паказвае сваё добрыя арганізатарскія, кожная скарга своечасова і ўважліва разглядаецца.

Узорныя паказальнікі тав. Піліпенка вылучаюць абсалютаўна камандытам на ўсеагульнае сельскагаспадарчуе выстаўку.

Кандыдатам на выстаўку вызначан таксама кандыдат партыі атрапоу соўтаса тав. Бароўскі. Сваю работу ў якасці спецыяліста ён спалучае з партыйна-масавай работай. У змовы час тав. Бароўскага можна было заўбачыць бацьчы у соўтасным клубе за работай — вучыў рабочых аграцыйным, наладжваў чыткі літаратуры. І зараз тав. Бароўскі штодзённа праводзіць гутаркі па матэрыялах XVIII з'езда ВКП(б). Апрача вялікай работы ў соўтасае атрапоу-камуніст актыўна дапамагае суседнім калгасам.

6 чалавек камуністаў — гэта дружная сям'я большавіцкага соўтаса, якая штодзённа мапуе працоўную дысцыпліну, правільна арганізоўвае працу, разгортвае сацыялістычнае спаборніцтва. Самі камуністы паказваюць прыклады барацьбы за сталініскі ўраджай. Да першага мая соўтаса на выдатна закончыў сабур зернавых. Зараз у соўтасае дзейна рытууюцца да ўборачнай.

УДЗЕЛЬНІКІ У СЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАУКІ*)

Пастанова Галоўнага Камітэта Усесаюзнай Сельскагаспадарчай Вистаўкі ад 20 красавіка 1939 г.

Зацвердзіць удзельнікамі Усесаюзнай Сельскагаспадарчай Вистаўкі, з занятнем у Пачотную кнігу Усесаюзнай Сельскагаспадарчай Вистаўкі:

ПА БЕЛАРУСКОЙ ССР (Працяг)

137. Соўтас «Чырвоны транспартнік», Менская раёна, які атрымаў у сярэднім за 1937—38 гг. па 16,05 цэнтнера зямлі (з пасевнай плошчы ў 1937 г.—108 гектараў і ў 1938 г.—105 гектараў), па 291,1 цэнтнера гуркоў з гектара (з 5 гектараў), па 319,5 цэнтнера стальных буркоў з гектара (у 1937 г.—4,98 гектара, у 1938 г.—5,25 гектара), па 235,2 цэнтнера ранняй капусты з гектара (у 1937 г.—4 гектара, у 1938 г.—2,4 гектара), па 15,8 цэнтнера пладоў з гектара маладога 8-гадовага плодасячага сада (з плошчы 40 гектараў—у 1937 г. і 56,5 гектара — у 1938 годзе).

138. Івашкевіч Нікалай Пімафейвіч, старшыня рабочага камітэта саўтаса «Чырвоны транспартнік», Менская раёна.

139. Трыцянковіч Міхаіл Ільіч, бригадзір агароднай бригады саўтаса «Чырвоны транспартнік», які атрымаў у 1938 г. з 5 гектараў па 386 цэнтнераў гуркоў, з 5,25 гектараў па 405 цэнтнераў стальных буркоў, з 2,4 гектараў па 310,4 цэнтнера ранняй капусты з гектара.

140. Соналава Анастасія Васільеўна, вясельная саўтаса «Чырвоны транспартнік», атрымаўшая ў 1938 г. з 5 гектараў па 386 цэнтнераў гуркоў з гектара.

141. Міхалевіч Ольга Іакулеўна, вясельная саўтаса «Чырвоны транспартнік», якая атрымала ў 1938 годзе з 2,4 гектара па 310,4 цэнтнера ранняй капусты і з 5,25 гектара па 405 цэнтнераў стальных буркоў з гектара.

142. Гаспадарка селекцыяна-насевадочай станицы па лубіну «Буйнічы», Магілёўскага раёна і вобласці, якая атрымала ў сярэднім за 1937—38 гг. па 14,23 цэнтнера зямлі з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г.—285 гектараў і ў 1938 г.—145 гектараў).

143. Насевадочы саўтас «Меншава», Аршанскага раёна, Віцебскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—38 гг. па 14,03 цэнтнера зямлі з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 г.—280,04 гектара і ў 1938 г.—317,99 гектара).

144. Аляшко Леон Андрэевіч, бригадзір саўтаса «Праўда», Слуцкага раёна, Менскай вобласці, які атрымаў у 1938 годзе з 15 гектараў па 21,5 цэнтнера азімай пшаніцы з гектара.

145. Ільінін Васіль Паўлавіч, бригадзір саўтаса «Лепшая доля», Парыцкага раёна, Палескай вобласці, які атрымаў у 1938 годзе з 22 гектараў па 25 цэнтнераў аўса з гектара.

146. Борбуг Грыгорый Васільевіч, бригадзір саўтаса імя Каліны, Вабруцкага раёна, Магілёўскай вобласці, які атрымаў у 1938 годзе з 5,5 гектара па 22,5 цэнтнера прася з гектара.

147. Семчанка Аляксей Платонавіч, бригадзір саўтаса «Абарона краіны», Васілішчынскага раёна, Палескай вобласці, які атрымаў у 1938 годзе з 17 гектараў па 22,35 цэнтнера прася з гектара.

148. Соўтас імя Х-гоўда БССР, Любаньскага раёна, Менскай вобласці, які атрымаў у сярэднім за 1937—38 гг. па 55,1 цэнтнера саломкі пшэўнаўскага каняля з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 годзе—631 гектар і ў 1938 г.—652 гектара), па 16,24 цэнтнера зямлі з гектара (з пасевнай плошчы ў 1937 годзе—456,5 гектара і ў 1938 г.—466,1 гектара).

149. Нандарэна Леоній Грыгор'евіч, трактарыст саўтаса імя Х-гоўда БССР, Любаньскага раёна, які выпрацаваў у 1938 годзе на 10-сільным трактары «Інтэрнацыянал» за сваю змену 400,7

гектара ў перавозе ўсіх работ на мяккае ворыма.

150. Коўб Сяргей Парфенавіч, трактарыст саўтаса імя Х-гоўда БССР, Любаньскага раёна, які выпрацаваў у 1938 годзе на 10-сільным трактары «Інтэрнацыянал» за сваю змену 397,6 гектара ў перавозе ўсіх работ на мяккае ворыма.

151. Мазур Марыя Антоўна, вясельная саўтаса «Чырвоны араты», Менскага раёна, якая атрымала ў 1938 годзе з 1,75 гектара па 740 цэнтнераў кармоўных буркоў з гектара.

152. Панорыч Валя Андрэеўна, вясельная саўтаса «ХУІ з'езд Ш(б)В», Рудзенскага раёна, Менскай вобласці, якая атрымала ў 1938 годзе з 1 гектара 704 цэнтнера кармоўных буркоў.

153. Шыловіч Платон Марцінавіч, бригадзір саўтаса «Чырвоны Міхэйкі», Слуцкага раёна, які атрымаў у 1938 годзе з 4 гектараў па 495 цэнтнераў кармоўных буркоў з гектара.

154. Палітына Сяргей Фаміч, старшыня саўтаса «Брыгадзір», Аршанскага раёна, Віцебскай вобласці, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю ільвавалка па калгасу за 1937—38 гг. па 5,59 цнт. з гектара.

155. Лануеў Нікіта Егоравіч, старшыня саўтаса «Перамога», Дубровенскага раёна, Віцебскай вобласці, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю ільвавалка па калгасу за 1937—38 гг. па 4,98 цнт. з гектара.

156. Дубавіч Нікалай Антоаніч, старшыня саўтаса «Свабода», Талачынскага раёна, Віцебскай вобласці, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю ільвавалка па калгасу за 1937—38 гг. па 4,66 цнт. з гектара.

157. Мартынаў Будаіч Іванавіч, старшыня саўтаса імя Варашыла, Гарадоцкага раёна, Віцебскай вобласці, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю ільвавалка па калгасу за 1937—38 гг. па 4,02 цнт. з гектара.

158. Валчок Фамі Сямёнавіч, старшыня саўтаса «Чырвоны пшэўнаў», Талачынскага раёна, Віцебскай вобласці, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю ільвавалка па калгасу за 1937—38 гг. па 4,02 цнт. з гектара.

159. Міліці Іван Іванавіч, старшыня саўтаса імя Варашыла, Талачынскага раёна, Віцебскай вобласці, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю ільвавалка па калгасу за 1937—38 гг. па 3,92 цнт. ільвавалка з гектара з улікам пасевнай плошчы ільвавалка.

160. Дзялч Нікалай Сілавіч, старшыня саўтаса імя Тэльмана, Брагінскага раёна, Палескай вобласці, які забяспечыў атрыманне ў сярэднім за 1937—38 гг. па 3,92 цнт. ільвавалка з гектара з улікам пасевнай плошчы ільвавалка.

161. Лысенка Бантрап Фаміч, старшыня саўтаса «Чырвоны Арымі», Віцебскага раёна, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю за 1937—38 гг. па 12,84 цнт. зямлі з гектара і па 526,6 цэнтнера калусты з гектара.

162. Анісімаў Пімафей Дамітрыевіч, старшыня саўтаса імя БАВА, Любаньскага раёна, Менскай вобласці, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю за 1937—38 гг. па 14,5 цнт. зямлі з гектара і па 35 цнт. саломкі каняля з гектара.

163. Наранін Іван Нікалаевіч, ортынапосец, старшыня саўтаса імя Валадарскага, Магілёўскага раёна, які забяспечыў атрыманне сярэдняга ўраджаю за 1937—38 гг. па 15,3 цнт. зямлі з гектара, па 6,92 цнт. ільвавалка з гектара.

*) Пачатак гл. у «Звяздзе» за 8, 9, 10, 11 і 12 мая.

ЗВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР аб ходзе яравой сяўбы ў калгасах па раёнах БССР на 10 мая 1939 года (у процантах)

Вобласці і раёны	У тым ліку:							Усяго пасевнай плошчы (без уліку пасевнай плошчы ў саўтасах)	Усяго пасевнай плошчы (з улікам пасевнай плошчы ў саўтасах)	У тым ліку:	Усяго пасевнай плошчы (без уліку пасевнай плошчы ў саўтасах)	Усяго пасевнай плошчы (з улікам пасевнай плошчы ў саўтасах)	
	Калгасных	Вульга	Ільва	Кармоўных (кармоўна-аграмацкіх)	Аграмацкіх	Іншых	Калгасных						Вульга
Віцебская вобласць	73,0	94,2	18,2	85,9	3,4	33,1	71,8						
Аршанскі раён	88,2	110,9	61,6	101,3	6,3	45,4	81,2						
Дзяткаўскі раён	72,4	95,1	9,5	84,8	—	27,2	36,2						
Ваўгуцкі раён	78,3	105,0	43,4	93,4	9,2	39,5	57,0						
Бешанковіцкі раён	72,3	98,4	10,7	78,5	0,2	23,3	87,3						
Ветрыцкі раён	75,5	94,2	20,4	99,7	9,6	49,1	85,3						
Віцебскі раён	71,0	100,0	30,2	85,6	8,4	54,7	101,3						
Гарадоцкі раён	58,2	80,3	11,1	62,4	—	8,4	67,7						
Дзюбенскі раён	68,7	92,9	6,4	73,4	1,0	39,6	70,7						
Дубровенскі раён	66,9	88,0	13,8	100,0	0,1	13,0	79,5						
Лельскі раён	72,0	94,0	28,1	93,6	0,6	32,2	55,7						
Ленінскі раён	69,7	75,1	6,6	85,2	2,7	30,7	75,4						
Мухамедэўскі раён	60,2	74,4	23,3	59,2	3,0	29,5	61,9						
Поланскі раён	69,9	87,0	20,7	60,3	2,3	14,4	47,5						
Расонскі раён	75,9	94,5	36,3	87,3	—	12,4	56,1						
Сенненскі раён	71,5	98,5	19,7	94,0	1,7	22,5	71,0						
Сіроцінскі раён	63,2	82,2	15,4	72,7	0,6	2,6	74,8						
Сурожскі раён	80,2	101,4	33,7	84,6	0,3	32,7	64,1						
Талачынскі раён	84,9	105,2	52,6	102,1	6,1	67,5	88,8						
Ушанскі раён	80,3	100,2	31,6	98,7	1,4	41,0	75,6						
Чашнінскі раён	89,7	101,2	70,5	100,3	1,9	85,5	62,0						
Гомельская вобласць	72,6	104,0	75,0	93,0	11,5	56,6	85,4						
У тым ліку:													
Буда-Кашалёўскі раён	75,3	103,9	71,1	91,9	6,5	61,1	82,5						
Веткаўскі раён	86,7	106,2	94,5	93,0	12,1	72,8	98,2						
Гомельскі раён	70,4	107,2	80,0	100,0	15,2	66,8	81,8						
Добрушскі раён	81,8	103,9	104,2	101,9	5,5	77,4	92,8						
Жлобінскі раён	64,3	103,8	52,3	83,6	13,5	35,6	78,8						
Журавінскі раён	85,4	109,3	84,9	97,0	14,9	48,1	84,5						
Кармянскі раён	67,4	100,9	63,7	98,5	—	62,3	82,9						
Лоеўскі раён	71,5	106,9	100,3	93,1	16,9	59,9	81,9						
Рагачоўскі раён	73,3	105,1	65,1	87,7	3,9	53,6	81,1						
Рэчыцкі раён	67,7	105,2	60,7	91,2	4,6	58,1	93,7						
Увар'явінскі раён	71,9	105,7	94,4	86,5	14,3	99,6	90,4						
Сярацкі раён	70,5	102,5	67,8	96,5	15,2	29,7	88,1						
Перахоўскі раён	66,8	100,4	75,5	94,5	22,6	83,6	85,4						
Чачэрскі раён	76,4	100,4	75,7	94,2	15,6	33,2	55,6						
Магілёўская вобласць	72,5	100,1	47,3	97,9	5,5	28,7	70,2						
У тым ліку:													
Асіпавіцкі раён	78,3	101,3	52,8	100,3	9,5	43,1	81,9						
Бабруцкі раён	83,3	104,7	90,2	100,2	26,2	49,0	74,0						
Бялынінскі раён	90,6	102,0	64,7	100,1	—	41,5	91,0						
Бярэзінскі раён	70,6	100,1	42,5	95,4	1,7	40,8	73,4						
Варшаўскі раён	63,3	92,4	49,2	89,0	1,8	36,4	73,6						
Вярхніцкі раён	76,5	96,4	25,4	97,8	1,6	32,5	61,5						
Горыцкі раён	70,1	100,1	25,6	100,2	1,1	5,5	59,7						
Дрыбінскі раён	67,8	100,9	58,2	100,0	2,0	23,0	67,1						
Васковіцкі раён	90,5	106,2	82,6	101,0	19,7	64,3	78,9						
Кірэўскі раён	60,7	100,0	19,6	100,4	—	19,9	81,6						
Клімавіцкі раён	59,6	101,0	19,5	85,9	—	21,3	65,1						
Кліцкі раён	85,2	108,6	37,1	101,1	1,7	37,4	92,3						
Круглянскі раён													
Крычаўскі раён	70,1	101,0	50,4	100,0	2,3	32,8	70,0						
Магілёўскі раён	71,6	99,1	52,2	100,0	2,5	19,3	60,7						
Менска-літвінскі раён	72,2	100,1	23,2	100,0	—	38,9	61,3						
Прайскаўскі раён	77,7	104,0	100,0	100,0	57,1	47,1	93,0						
Хойніцкі раён	67,3	97,7	34,0	96,4	0,5	14,7	68,6						
Чаруцкі раён	70,9	96,1	37,6	95,0	4,0	5,5	65,3						
Чырвоныя Воды	58,5	100,0	44,1	100,0	1,4	15,4	64,9						
Чырвонопольскі раён	6												

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА ЗША РУЗВЕЛЬТА ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тав. КОКИНАКИ

НЬЮ-ЁРК, 13 мая. (ТАСС). Герой Советского Союза тав. Кокинаки армиям и президенту ЗША Рузвельту письмо наступила звесту: «Великий том Вашингтон, 12 мая 1939 года. Драги генерал Кокинаки. Я армиям письмо, якое Вы былі любезны адказаць мне перад Вашым вылетам з Масквы 28 красавіка 1939 г. і якое Вы даставілі мне ў рэзультате Вашага смелага пералёту з Масквы да ўходнага ўзбярэжжа Паўночнай Амеры-

кі на шляху ў ЗША. На канверсе пісьма, як я заўважыў, былі паштовыя штампікі ад 28 красавіка 1939 года Масквы і Нью-Брунсвіка (Канада). Гэтае пісьмо каштоўна для мяне, як памяць аб гістарычным пералёце зробленым Вамі і мэрам Гардзіенка. Дазвольце мне павішваць аб'ектыв нас з праўдзенымі вамі майстэрствам і знаходлівасцю і такім чаславым прыбытцям у ЗША. Шчыра ваш Франклін Рузвельт».

ПРАБЫВАННЕ ТТ. КОКИНАКИ І ГАРДЗІЕНКА У ЗША

НЬЮ-ЁРК, 13 мая. (ТАСС). Авіацыйная гандлёвая палата ЗША дала абед у чыст тт. Кокинакі і Гардзіенка. На абедзе прысутнічалі прадстаўнікі дзяржаўнага дэпартаменту, арміі, флота і ваенна-паветраных сіл ЗША, а таксама віцэ-амерыканскія лётчыкі і буйнейшыя авіяцыйныя прамісловыя.

Далей выступіў з прававой паўпрай ССОР у Вашингтон тав. Уманскі. Ён выказаў пажаданне амерыканскім і канадскім афіцыйным установам і ўсім асобам, якія аказвалі саветскаму пералёту самалета «Москва».

Старшыня авіяцыйнай гандлёвай палаты палкоўнік Джугот горада Нью-Йорк тт. Кокинакі і Гардзіенка і ў іх асабе ўсю савецкую авіяцыю. Далей аналізавалі тав. Джугот назва іх «спраўдзенымі піянерамі» новага павятранага шляху паміж ЗША і ССОР. Затым выступіў віце-амерыканскі пазірыя даследчык Стэфансон. Віцеамерыканскі лётчыкаў ад імені «Клуба даследчыкаў», ён указваў, што Чкалаў, Громаў і Кокинакі з'яўляюцца вялікімі даследчыкамі.

Выступленні тт. Кокинакі і Уманскага перадаваліся па радыё па ўсёй краіне.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

У раёне Наньчана ідуць невялікія баі. На захад ад Наньчана 10 мая японскі атрад атакаваў кітайскія пазіцыі. Кітайскія войскі паспяхова адбілі атаку японцаў.

На паўночны ўсход ад Уніна (на паўночны захад ад Наньчана) днямі кітайскія войскі раптоўна атакавалі японскія пазіцыі. У баі загінула больш 50 японцаў.

На фронце ў правінцы Хубэй працягваюцца баі. 10 мая вялікі японскі атрад атакаваў кітайскія пазіцыі ў раёне Аньцзю (на паўночны захад ад Ханькоу). Пасля жорсткага бою японскія страйкіны больш 700 чалавек, вымушаны былі адступіць.

У паўднёва-ўсходняй частцы правінцы Хубэй за апошнія дні кітайскія войскі зробілі рад атак на пазіцыі праціўніка. У баіх японскія страйкіны звыш 1.000 чалавек.

У паўночнай частцы правінцы Шаньсі кітайскія войскі поўнасю акружылі Чжуньцзі (на паўднёвы захад ад Тайваня).

11 мая ў раёне на паўднёвы захад ад Кантона паміж японскімі і кітайскімі паветранымі сіламі адбыўся паветраны бой. У гэтым боі прымаля ўдзел 32 кітайскія самалёты і 24 японскія.

12 мая вечарам каля 30 японскіх самалётаў зробілі палёт на Чуньцзі. Бамбардзіроўшчы падверглі ўскраіны горада, Уэйкі пакары.

ХВАЛЯВАННІ У СААРСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Ік паведамляе антыфашысцкі бюлетэн «Дэйчэ Майтэйнгенг», у Саарскай вобласці адбываюцца антыфашысцкія хваляванні. Нядуля фашысты пачалі дэманстраванне ў Саарскай вобласці фільм, пры ўрочаным гаворкі дачування Саарскай вобласці да Германіі. У гэтым фільме, між іншым, па ходу з'яўлення на экране паўднёва кіраўнік руху за вызваленне Саарскай вобласці Макс Браун. Паяўленне Макса Брауна публіка заўважыў сустрэка прывітанскіх воякінамі. Фільм, задуманы з мэтай фашысцкай прапаганды, выклікаў зусім адваротныя рэзультаты. Праз некаторы час гэтае кинофільмава ўсё копіі гэтага фільма.

Адтак на гэтым справе не скончылася. На вуліцах саарскіх гарадоў пачалі паўднёва напісці: «Макс Браун прайшоў», «Мы былі апушаны», «Макс Браун прайшоў», «Мы не хочам вайны» і т. д. Значнае гэтае ў адных месцах, гэтыя напісці паўднёва ў іншых, прычым часам яны былі напісаны незвычайна фарбай. У канцы красавіка ў раёне саарскіх гарадоў адбываліся антыфашысцкія дэманстраванні. У рабочым прамесні Саарбрукуна Бурбаху дэманстравалі рабочыя гарнікоў і металургіа былі вельмі магутнай. Паліцыя пусціла ў хол супроць дэманстрантаў зброю.

У рэзультате сутычкі было забіта 18 чалавек і многа ранена. На працягу апошніх двух тыдняў гэтае жаданне шматлікія арышты. Повахам да хвалявання рабочыя ў Бурбаху паслужыла распараложэнне аб вышале рабочым 40 проц. іх заробатнай платы не грашыма, а выданне выплучанымі ў Германію «платовымі пасведчаннямі» (штэйвергустайна). Гэтыя «пасведчання», як вядома, будучы прызначаны толькі ва ўпадку падаткаў праз доўгі тэрмін.

ГОЛАД У ФАШЫСЦКАЙ ІСПАНІІ

ЛОНДАН, 13 мая. (ТАСС). Парыжскі карэспандант газеты «Дэйлі геральд», каментуючы паведамленне аб спробах генерала Франка атрымаць у Англіі і Францыі лямонт, піша, што фінансавы і эканамічны становішчы краіны становіцца з кожным днём усё больш цяжкім. Незаўлоленне мас фашысцкім рэжымам усё больш узмашчавана. Насельніцтва галадуе. На рынках адсутнічае мяса. Адукацыя вялікі недахват хлеба.

БОНЭ ВЯХАУ У АНГЛІЮ

ПАРЫЖ, 13 мая. (ТАСС). Французскі міністр замежных спраў Жорж Бонэ вылічэў сёння раніцай у Саутгемптон. З Саутгемптона Бонэ накіруецца ў Лондан.



Спаборніцтва на плаванні Рабоча-Сялянскага Ваенна-Марскога Флота.



У спаборніцтвах прымаў удзел чэмпіён свету ордэнаноссец тав. Войчэнка. НА ЗДЫМКАХ: тав. Войчэнка і група, заняўшы першае месца (злева направа): А. Л. Некрасаў (Чырвоныспіжыны Вагльскі флот), які ўстанавіў рэкорд РКВМФ на 400 метраў на спіне і М. Дзюко (Чорнаморскага флота) на 100 і 300 метраў на баку, 400 метраў вольным стылем і 10 метраў з гранагай, і Н. І. Кузінчыў (Каспійскага ваеннага флота) які заняў другое месца на 100 метраў вольным стылем.

УЗОРНА АРГАНІЗАВАЦЬ КУЛЬТУРНЫ АДПАЧЫНАК ПРАЦОЎНЫХ

11 мая ў Думе партыгавыя адбылася гарадская нарада старшыні ШІ профсаюзаў, фабзавучаскомаў, культуротнікаў, прамадзель, заагачынаў клубу і кіраўнікоў культурна-асветных устаноў на пытанню арганізацыі культурнага адукацыю працоўных, складаная Менскім гаркамом ШІ(б)В.

Загадчык аддзела агітатыві і прапаганды гаркома ШІ(б)В тав. Бударын у кароткай інфармацыі расказаў аб рэзультатах абследавання стану культуры-масавай работы на буйнейшых прадпрыемствах, прамысловых арцелі і вучэбных установах горада, якую правёў нядаўна гарадскі камітэт партыі.

Выступіўшы ў спрэчках тт. Генкін (буду металецтва), Вяжкоўскі (БРБ саюза работнікаў друку), Захарыў (Політэхнічны інстытут) і іншыя ўказвалі на неабходнасць буйнай перабудовы работы клубу, каб яны сталі сапраўднымі цэнтрамі культурнага абслугоўвання працоўных.

У канцы работы нарады з прававой выступіў сакратар гаркома ШІ(б)В тав. Белеў, які паставіў перад партыйнымі і профсаюзнымі арганізацыямі рад канкрэтных задач у галіне ўзорнай арганізацыі культурнага досугу працоўных Менска.

СУСТРЭЧА РАБОТНИКА КИНОФИКАЦИИ З СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛЕНЦИЕЙ

Упраўленне кінофікацыі пры СНК БССР і Менскі абласны аддзел кінофікацыі наладжваюць сёння сустрэчу работнікаў кінофікацыі з сельскай інтэлігенцыяй і калгаснікамі Дзюкоўскага сельсавета, Менскай вобласці. На сустрэчы будуць паказаны лепшыя кінофільмы савецкай кінематографіі і абмеркавана пытанне аб кіноабслугоўванні вёскі.

АСПІРАНТУРА БЕЗ АДРВУ АД АСНОЎНАЙ РАБОТЫ

Для аказання дапамогі навуковым і кіруючым работнікам Акадэміі навук БССР у падрыхтоўцы да атрымання вучонай ступені кандыдата навук пры Акадэміі стварэная аспірантура без адрыву ад асноўнай работы. Кантынгент лабору на 1939—1940 г. устаноўлены ў 20 чалавек. Аспірантура будзе ўваключана з таварыстваў, якія маюць поўны стаж работы ў навукова-даследчых установах, або на вытворчасці і працяжні здымацца да навуковай дзейнасці. Арганізоўвацца кандыдатура на марксізм-ленінізм для дапамогі наступваючым на вучобу.

18 НОВЫХ РЕКОРДАУ ПА ПЛАВАННЮ

12 мая ў басейне менскага Дома Чырвонай Арміі імені К. Е. Варашылава — адным з лепшых басейнаў Саюза — адбылося вялікае воднае свята, на якім былі падзелены вынікі вучэбна-трэнерачнага збору з'ехаўшыхся ў сталіцу БССР плаўцоў флотаў, флотаў і кіраваных устаноў Рабоча-Сялянскага Ваенна-Марскога Флота.

Для ўдзелу ў водным свяце прыбыў рэкордсмен свету ордэнаноссец С. Войчэнка. За час збору устаноўлена 18 новых рэкордаў Рабоча-Сялянскага Ваенна-Марскога Флота па плаванні. Чырвонофлавец Балтыйскага флота тав. Сінкін устаноў новы рэкорд на дыстанцыю ў 300 метраў вольным стылем, праішоўшы яе за 4 мін. 6,0 сек. Азін з лепшых плаў-

11-ТЫ ТЫРАЖ ВЫИГРЫШАУ ПАЗЫКІ ДРУГОЙ ПЯЦГОДКІ

У гэтым тыражах пазыкі Другой пяцігодкі (выпуск чвертага года) было разыграно 10,5 мільёна выйгрышаў. 17 мая ў г. Чаржыо (Туркменская ССР) адбылася 11 тыраж выйгрышаў гэтай пазыкі. Бузе разыграно 1.130 тыс. выйгрышаў на суму 184.420 тыс. рублёў, у тым ліку 200 выйгрышаў па 3 тыс. рублёў, тысяча выйгрышаў па 1.000 рублёў, 10 тысяч выйгрышаў па 500 рублёў, 200 тысяч выйгрышаў па 200 рублёў і 918.800 выйгрышаў па 150 рублёў.

ШАХМАТНЫ ЧЭМПІЯНАТ ССОР

МАСКВА, 12 мая. (Па тэлефону). Сёння пачалося даграванне аклазненых партыі. Найбольшы поспех вышаў па долю Левенфіша, які вельмі паспяхова прыступіў да рэалізацыі свайго шматлікага «запаснага фонда» — сямі аклазненых партыі. Ён выйграў у Котава, Рагозіна і зрабіў нічыю з Батвінкіам. Батвінкі згэдзіў на нічыю і з Чохаверам. Бандароўскі выйграў у Толуна і сыграў нічыю з Ювіціам. Чохавер выйграў у Рабіновіча, Лейсіны — у Кана, Ювіці — у Рагозіна, які сёння канчаткова сагнаваў сабе шансы на высокую месца і Паграбскі — у Чыснакова. Унічыю закончылася партыя Ювіці — Рабіновіч, Дубінін — Макагонаў, Паграбскі — Лейсіны, Папоў — Рабіновіч і Белаветен — Толуна.

Прадстаіць яшчэ даграванне чэлага ралу партыі.

МАСКВА, 13 мая. (Па тэлефону). Без ігры згэдзіўся на нічыю Макагонаў з Батвінкіам. Доўга і ўпорна шукаў выйгрышу ў партыі з Дубініным Котаў. Партыю ўсё-ж прышлося зноў адклаці.

Дзеннік

Сёння, у 8 гадзін вечара, у пакоі № 18 Дома партыгавыя адбудзена кансультацыя па пытанню аб міжнародным становішчы.

Кансультант т. Мазо.

В. а. адзназнага рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

АНТЫПОЛЬСКАЕ ВYSTУПЛЕННЕ ГЕБЕЛЬСА

БЕРЛІН, 13 мая. (ТАСС). Фашысцкі афіцёр «Фелькшэр беобахтэр» другое сёння чарговае артыкул Гебельса, накіраваны супроць Польшчы. У гэтым артыкуле Гебельс дае сігнал фашысцкаму друку далей разгорваць антыпольскую кампанію. Заяўляючы аб «таненшкі», якім нібы падлягаюцца немцы ў Польшчы, Гебельс выступае з прамымі ваеннымі пагарозамі па адрасу Польшчы. Ён алерты заўважэ, што «Германія трымае зброю напатавое і чакае далейшага развіцця пазыкаў». Гебельс залягае таксама,

што «Германія ўжо выставіла ў Данцыгскай вобласці нямецкія штэты», якія ў выпадку неабходнасці «не пакінуць ніякіх сумненняў у тым, дзе канцацэсія Польшчы і дзе пачынаецца Германія».

АНГЛА-РУМЫНСКАЕ ГАНДЛЁВАЕ ПАГАДНЕННЕ

ЛОНДАН, 13 мая. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар паведамляе аб апублікаванні тэкста гандлёвага пагаднення Англіі з Румыніяй. Па гэтым пагадненню Румынія раснаўсходжвае прычыны найбольшага спрыяння на хрэнісць усіх нафтавых кампаній, у якіх запінаўлен англійскі капітал як у асноўнах прадзаводзеньня канісцэй, так і ў асноўнах рэзерваў і забавычы нафты. З свайго боку англійскі ўрад закупіць 200 тысяч тон румынскіх пішаніны будучага ўраджаю па цэнах, існуючых на сусветным рынку. Англійскі

ўрад прадстаўляе Румыніі гарантыі, дазваляючы ёй закупіць у Англіі тавараў на суму да 5 міль. фунтаў стэрлінгаў.

ПОЛЬСКИ ДРУК АБ ПРАПАНОВЕ ПАПЫ РЫМСКАГА

ВАРШАВА, 12 мая. (ТАСС). Польскія папавыя кругі не скрываюць сваіх алчужных адносін да прапаганды рымскага папы аб скліканні канферэнцыі 5-ці дзяржаў для вырашэння канцэсійных пытанняў, міжэмнамарской праблемы і Данцыга.

Газета «Полонія» піша, што, напэўна, прэкт канферэнцыі 5-ці дзяржаў выхадзіць не ад папы, а ад Мусаліні. У лані момант, указвае газета, скліканне канферэнцыі з удзелам Італіі і Германіі азначае аб торгавую капіталізацыю перад дзяр-

БЕЛДЗЯРЖЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЕТА 17 і 18 мая — прэм'ера РУСАЛКА 17 і 18 мая — аб'екмент № 71. 18 і 19 мая — аб'екмент № 72. Пачатак у 8 г. веч.

МАСКОЎСКИ ЛЕРСАВАЧЫ ДЗЯРЖАУНЫ ЗВЯРЫНЕЦ (Садова-Набярэжная) Рознастайныя прадзаводзены ЗВЯРОФ І ПТУШКАК усё часам свету. Сярод іх вобадная машына «СІМКА», група маладых МЕДЗВЯЖАТ і многа інш.

ДАЎВАГІ ПРАЎЛЕННЯУ КАЛГАСАУ І ПРАЦОЎНЫХ ПРЫ ПАШКОДЖАННІ ПАСЕВАУ АД ВЫМЯРЗАННЯ, ВЫПРАВАННЯ, ВЫМАЧАН, ЗАМАРАЗКАУ, ГРАБАДЫЦЦА, ЛІУНЬА, БУР І ПАВОДНІ, А МАХОРКІ — І АД ЗАСУХІ

У магазіне № 9 Менгорпрамгандлю (СОВЕТСКАЯ вул., № 106 дом ВІНХО) АДРКІТЫ АДЗЕЛЫ. ПАСУДА-ГАСПАДАРЧЫХ ТАВАРАУ

МЕНСКАЯ АБЛАСНАЯ ЗАВОЧАНАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА аб'яўляе ПРЫЁМ ВУЧНЯУ

НА ПАДСТАВЕ ЗАГАДА НАРКАМГАНДЛІ ССОР ва № 205 ад 10/IV-г. г. і № 227 ад 10/IV-г. г. БЕЛАРУСКАЯ РЕСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА ФЭСАЮЗНАГА АБ'ЯДНАННЯ ПА ЗАГАТОВКІ ПЛОДАГОРОДНІНА „БЕЛЗАГОТ ПЛОДООВОЦЬ“ РЭАРГАНІЗАВАНА

ТРАСТУ МЕНШЕСПРОМ патрэбны ТЭХНАРУКІ аўтарактарных баз, вольтывы МЕХАНІКІ І СПЕСА-РЫ-АРТ-РАМАЦЫЯНЫ для стагнай і часовай работы ў раёнах Менскай вобласці.

ДЗЯРЖАУНАЯ ФІЛАРМОНІЯ БССР (памышк. клубу ім. Сталіна) 15 мая аб'екменты №№ 43 і 44. КАНЦЭРТ

Квартэт «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА» КАРМЕЛЮК Квартэт «РОДІНА» ПІЧОРС Пачатак у 8, 8.20, 10.40. Квартэт «СПАРТАК» УМБАР ДЗЯНІЧЫ КІНОАТРА МАРСКІ ПОСТ Квартэт «НАВІНЫ ДНЯ»

ЗВЯРЫНЕЦ АДРКІТЫ АДЗЕЛЫ а 9 г. рашышы да 10 г. вечара. Кармленне авяроў ў 8 г. вечара. Кансультацыя школі і дзіцячых дамоў прадстаўляецца ОЦДКА.

ХРАНИТЕ СВОИ ДЕНГИ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ